

**Назва ТВП:** Пойма Пцічы



© С. Левый

**Код:** BY031

**Геаграфічныя каардынаты:** 52° 41' N 28° 47' E

**Адміністрацыйная прыналежнасць:** Гомельская вобласць: Кастрычніцкі раён, Магілёўская вобласць: Глускі раён

**Плошча:** 12 га

**Крытэрыі:** А1

**Нацыянальны прыродаахоўны статус:** цэнтральная частка тэрыторыі біялагічнага заказніка рэспубліканскага значэння «Акцябрскі»

**Міжнародны прыродаахоўны статус:** ТВП міжнароднай значнасці

**Агульнае апісанне:**

ТВП размешчана ў паўднёва-усходняй частцы Беларусі ў 5 км на захад ад г.п. Акцябрскі. Уключае пойму ракі Пціч на працягу больш за 70 км. Цэнтральная частка ТВП – біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння “Акцябрскі”.

Пойма р. Пціч са старыцамі, пратокамі і забалочанымі ўчасткамі з комплексам водна-балотнай расліннасці і фауны захавалася ў натуральным стане і з'яўляецца каштоўным прыродным тэрытарыяльным комплексам. Рэчышча р. Пціч, асноўнай воднай артэрыі ТВП, моцна звільстае, вольна меандрыруе, разгалінаванае пратокамі, утварае затопляемыя і парослыя чаротам выспы. Рэчышча зарастае

воднай расліннасцю, пераважна ў берагоў, на асобных участках па ўсёй шырыні. Даліна ракі шырынёй 2-5 км.

У межах ТВП расце больш за 500 відаў вышэйшых судзістых раслін, у тым ліку 17 відаў дрэў. Ва ўзроставым складзе дрэвастояў значная доля стараўзростных лясоў. Сярод хвойнікаў і дуброў выяўлены дрэвастоіўзростам 140 гадоў, сярод ельнікаў і ясенніков - 110 гадоў. Аднак у лясах можна сустрэць і асобныя дрэвы дуба і елкі ўзростам да 200 гадоў. Чорнаальшаннікі складаюць каля паловы ад усей плошчы лясоў.

Гаспадарчае выкарыстанне: лясная і сельская гаспадарка; сельскагаспадарчыя ўгоддзі прадстаўлення, галоўным чынам, сенажацямі і пашамі. Прамысловыя прадпрыемствы і населеныя пункты ў граніцах ТВП адсутнічаюць.

### **Асноўныя біятопы:**

Лугі - каля 30%, хмызнякі і рэдкалессе - каля 35%, лясы - каля 25% (у тым ліку: чорнаальховыя 13%), балоты - каля 7%, рэкі і іх узбярэжжы - 3%.

### **Птушкі:**

Сярод птушак ТВП пераважаюць віды, якія адзначаны на гнездаванні. Дакладна гняздзяцца 120 відаў, 3 віда, верагодна гняздзяцца, 7 відаў рэгулярна наведваюць дадзеную тэрыторыю, пераважна ў пошуках корму.

Тэрыторыя мае значэнне для захавання некалькіх пар вялікага арляца *Aquila clanga*.

### **Іншыя групы жывел:**

На тэрыторыі ТВП адзначана 32 віда рыб, 8 відаў амфібій, 5 відаў рэптылій, 43 віда звяроў.

### **Стан рэдкіх відаў птушак:**

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i>	гн	20-25 с	2003-2010	Э		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Чорны бусел <i>Ciconia nigra</i>	гн	2-5 п	2003-2010	Э		
Малы арлец <i>Aquila pomarina</i>	гн	1-3 п	2003-2010	Э		
Арлец вялікі <i>Aquila clanga</i>	гн	2 п	2010	Д	↓	A1
Сокал-кабец <i>Falco subbuteo</i>	гн	1-5 п	2003-2010	Э		
Журавель шэры <i>Grus grus</i>	гн	2-5 п	2003-2010	Э		
Грыцук вялікі <i>Limosa limosa</i>	гн	+	2003-2010	П		
Звычайны зімародак <i>Alcedo atthis</i>	гн	10-15 п	2003-2010	Э		
Жаўна зялёная <i>Picus viridis</i>	гн	+	2003-2010	П		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды	Крытэрыі ТВП
Сініца белая <i>Cyanistes cyaneus</i>	гн?	+	2003-2010	П		

### **Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:**

Расліны: пылкагалоўнік чырвоны *Cephalanthera rubra*, зубніца клубняносная *Dentaria bulbifera*, баранец звычайны *Huperzia selago*, чараўнік зеленакветкавы *Platanthera chlorantha*, фіялка багнавая *Viola uliginosa*.

### **Пагрозы:**

- Негатыўнае ўздзеянне асушальнай меліярацыі на прылегаючыя ўчасткі поймы, дэградацыя лясных фітацэнозаў у зоне яе ўздзеяння.
- Значнае ўзмацненне фактару турботы падчас вясновых паляванняў.
- Браканьерства.
- Негатыўны ўплыў прыбярэжных населеных пунктаў, якія знаходзяцца каля поймы ракі: забруджванне бытавымі адыходамі, вытаптыванне і рудэралізацыя расліннага покрыва, узрастанне драпежніцкага і канкурэнтнага прэса сінантропных і хатніх жывёл.

### **Рэкамендацыі па захаванню:**

- Не праводзіць меліярацыйных мерапрыемств у пойме р. Пціч.
- Забарона веснавога палявання, асабліва ў межах заказніка. Выдзяленне зон пакою.

### **Крыніцы інфармацыі:**

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч.

Научное и технико-экономическое обоснование создания Республиканского

біологічнага заказніка «Октябрьскі», Мінск, 2000 г.

**Складальнікі :** Дамброўскі В.Ч.

---

*\* Выкарыстанне змешчанага тут неапублікаванага інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая спасылка на аўтараў і сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*